



**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ
МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А.Д. САХАРАВА БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА
СЛУЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
РЫМА-КАТАЛІЦКІ КАСЦЁЛ У БЕЛАРУСІ**



ПРАГРАМА

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

БЕЛАРУСЬ, СЛУЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ



**Слуцк-Мінск,
22-23 верасня 2017 г.**

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ



**Археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 2841870**



**Галерэю мастацтваў
імя У.С. Садзіна
г. Слуцк, вул. Капыльская, 2.
Тэл. +375179529366
www.slutsk.museum.by**



**Музей гісторыі сліцкіх паясоў
пры РУП "Сліцкія паясы"
г. Слуцк, вул. М. Багдановіча, 8.
Тэл. +375179536809
www.slutskierouasa.by**

*Ілюстрацыя на вокладцы:
Малюнак Н. Орды "Кальвінскі збор і школа"*

АРГКАМІТЭТ

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «БЕЛАРУСЬ, СЛУЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ (да 170-годдзя з дня нараджэння Э. Вайніловіча)»

- Каваленя**
Аляксандр
Аляксандравіч
- акадэмік-сакратар Адзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;
- Янчэўскі**
Андрэй Уладзіслававіч
- старшыня Слуцкага раённага выканаўчага камітэта;
- Даніловіч**
Вячаслаў Віктаравіч
- дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Дабравольская**
Ларыса Генадзеўна
- намеснік старшыні Слуцкага раённага выканаўчага камітэта па пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалогіі;
- Лакіза**
Вадзім Леанідавіч
- намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Пуцік**
Уладзімір
Станіслававіч
- дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Завальнюк**
Уладзіслаў Матвеевіч
- ксёнецз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;
- Нядзелька**
Андрэй Васільевіч
- начальнік аддзела адукацыі спорта і турызма Слуцкага раённага выканаўчага камітэта;
- Салаўянаў**
Андрэй Пятровіч
- вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Унучак**
Андрэй Уладзіміравіч
- загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
- Анофранка**
Наталля Васільеўна
- старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Новік**
Наталля Яўгенаўна
- старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Шэўко**
Фёдар Аляксеевіч
- намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
- Ганчарэнка**
Кірыл Дзмітрыевіч
- лабарант першай кваліфікацыйнай катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

22 ВЕРАСНЯ

- 08⁰⁰ – выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Слуцк
10⁰⁰ – наведванне Музея гісторыі сліцкіх паясоў
11⁰⁰ – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне
13⁰⁰ – перапынак на абед
14⁰⁰ – наведванне Мастацкай галерэі імя У.С. Садзіна
14³⁰ – праца па секцыях
17⁰⁰ – падвядзенне вынікаў, заканчэнне працы канферэнцыі
17³⁰ – наведванне Касцёла Св. Антонія і Свята-Міхайлаўскага
Сабора
18³⁰ – вячэра

23 ВЕРАСНЯ

- 09⁰⁰ – 13⁰⁰ – наведванне аб'ектаў гісторыка-культурнай
спадчыны, якія звязаны з жыццём і дзейнасцю
Эдварда Вайніловіча.

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні – 15 хвілін,
на секцыі – 10 хвілін.

22 ВЕРАСНЯ

11:00 – 13:00

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Слуцк, вул. Леніна, 140)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ

Прывітальнае слова старшыні Слуцкага раённага выканаўчага камітэта
Андрэя Уладзіслававіча Янчэўскага

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
і мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара
гістарычных навук, прафесара **Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**

Прывітальнае слова мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа
Тадэвуша Кандрусевіча

Прывітальнае слова епіскапа Слуцкага і Салігорскага **Антонія**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча
Даніловіча**

Узнагароджанне настаўнікаў і вучняў Слуцкага раёна

Прэзентацыя кнігі М.А. Волкава *Слуцк на старых планах. Мінск, 2017*

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

1. **Касцюк Міхаіл Паўлавіч** – акадэмік НАН Беларусі, доктар
гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Эвалюцыя грамадскіх поглядаў і дзеянняў Эдварда
Вайніловіча.*
2. **Завальнюк Уладзіслаў Матвеевіч** – кандыдат гістарычных навук,
кандыдат-магістар, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску.
Тэма даклада: *Свецкі аскетызм Э. Вайніловіча (да пытання праблемы).*
3. **Хмялеўска Гізэля** – магістр Універсітэта Мікалая Каперніка ў Торуні.
Тэма даклада: *Эдвард Вайніловіч – быдгашччкі матыў.*
4. **Мальдзіс Адам Іосіфавіч** – доктар філалагічных навук, прафесар,
ганаровы старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.
Тэма даклада: *Чаму Э. Вайніловіч пасіўна рэагаваў на паўстанне
К. Каліноўскага?*
5. **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік
дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Аб заканадаўстве ў галіне даследавання і аховы
археалагічных аб'ектаў.*

6. Супрацоўнікі Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі: **Гецэвіч Юрый Станіслававіч** – кандыдат тэхнічных навук, загадчык лабараторыі; **Станіславенка Ганна Рыгораўна** – малошы навуковы супрацоўнік; **Драгун Настасся Яўгенаўна** – стажор, малошы навуковы супрацоўнік; **Казлоўская Настасся Дзмітрыеўна** – стажор, малошы навуковы супрацоўнік; **Крывальцэвіч Алена Віктараўна** – малошы навуковы супрацоўнік; **Марчык Марына Уладзіміраўна** – стажор, малошы навуковы супрацоўнік; **Русецкая Эвеліна Уладзіміраўна** – тэхнік-праграміст; **Пратасеня Аляксандр Ігаравіч** – інжынер-праграміст; **Шыбка Міхась Вячаслававіч** – інжынер-праграміст.

Тэма даклада: *Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Слуцчыны праз мабільныя электронныя рэсурсы.*

СЕКЦЫЯ 1

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Слуцк, вул. Леніна, 140)

14:30 – 17:00

Мадэратары:

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Волкаў Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі

1. **Кошман Вадзім Іванавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *Археология исторической части г. Слуцка (по материалам спасательных работ при подготовке «Дажынак–2005»).*

2. **Юў Алег Вільгельмавіч** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *Вынікі археалагічных работ на вуліцы Парыжскай Камуны ў Слуцку.*

3. **Скеп'ян Анастасія Анатольеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *Слуцк эпохі Амелькавічаў.*

4. **Мяцельскі Андрэй Анатольевіч** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *Вызнянская воласць Слуцкага княства XV–XVIII стст.*

5. **Волкаў Мікалай Аляксандравіч** – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *Планіроўка Слуцка ў XV–XIX стст.*

6. **Жлутка Алесь Анатольевіч** – кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Ліставанне слуцкага князя Юрыя Сямёнавіча з прускім герцагам Альбрэхтам (першая палова XVI ст.).*
7. **Доўнар Аляксандр Барысавіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Даходы і расходы горада Слуцка (1674–1677 гг.).*
8. **Пашкевіч Уладзімір Іванавіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Прыбыткова-ўліковая дакументацыя Слуцкага княства ў канцы XVII – пачатку XVIII ст.*
9. **Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Малавядомая Слуцкая канфедэрацыя 1792–1793 гг.: асаблівасці стварэння і асноўныя накірункі дзейнасці.*
10. **Трэсцьян Ірына Мікалаеўна** – аспірант Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Становленне і функцыянаванне губернскага правлення на тэрыторыі Беларусі (1772–1801 гг.).*
11. **Пугач Іван Валянцінавіч** – выкладчык-стажор Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Дзейнасць органаў мясцовага дзяржаўнага кіравання на ахове лясоў на тэрыторыі Мінскай губерні (канец 1830-х–1890-я гг.).*
12. **Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Дзяржаўныя фінансы Слуцкага павета ў першай палове XIX ст.*
13. **Філатава Алена Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *«Журналы обіцых собраний Минского общества сельского хозяйства» и «Минская губернская земская управа» об Э. Войниловиче.*
14. **Рацько Аляксандр Фёдаравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Спробы рэфармавання дваранскай гаспадаркі Беларусі першай паловы XIX ст.*
15. **Анофранка Наталля Васільеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Многа шуму, альбо як з дробязі раздзьмуць скандал (з гісторыі штодзённасці слуцкай паліцыі ў сярэдзіне XIX ст.).*

СЕКЦЫЯ 2

(Слуцкая цэнтральная раённая бібліятэка, г. Слуцк, вул. Капыльская, 2а)

14:30 – 17:00

Мадэратары:

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Новік Наталля Яўгенаўна, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
НАН Беларусі;

1. **Жытко Анатолий Паўлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Вышэйшае саслоўе Мінскай губерні: сацыяльна-эканамічны воблік (другая палова XIX – пачатак XX ст.).*
2. **Сацута Аляксей Аляксандравіч** – аспірант Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, настаўнік гісторыі ДУА «Сярэдняя школа №3 г. Смалявічы».
Тэма даклада: *Почтаво-тэлеграфныя ўчреждения Минской губернии в конце XVIII – начале XX в.: структура и функции.*
3. **Новік Наталля Яўгенаўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Деятельность преподавателей профессиональных учебных заведений Беларуси по созданию научной и учебно-методической литературы (вторая половина XIX – начало XX в.).*
4. **Мяньчэня Сяргей Віктаравіч** – старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Аб барацьбе з п'янствам у Слуцкім павеце ў канцы XIX – пачатку XX ст.*
5. **Пуцік Уладзімір Станіслававіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Удзел сельскагаспадарчых таварыстваў у разглядзе сацыяльна-эканамічных пытанняў беларускага краю ў канцы XIX – пачатку XX ст.*
6. **Кахновіч Віктар Адамавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Судовыя цяжбы з удзелам Адміністрацыі маёнткаў князёў Радзівілаў як адлюстраванне сацыяльных і палітычных зруліў пачатку XX ст. на Слуцчыне.*

7. **Фамін Вігаль Міхайлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар; **Пуцік Уладзімір Станіслававіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Радыкалізацыя ліберальна-апазіцыйнага руху на этапе ўздыму першай расійскай рэвалюцыі і ўдзел у ім прадстаўнікоў беларускіх губерняў (студзень – кастрычнік 1905 г.).*
8. **Макарэвіч Вігаль Сяргеевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Асоба Эдварда Вайніловіча і дзейнасць Мінскага сельскагаспадарчага таварыства ва ўспамінах Мечыслава Пароўскага.*
9. **Талмачова Святлана Аляксандраўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Дзейнасць земскіх начальнікаў Слуцкага навета на рэалізацыі Сталыпінскай аграрнай рэформы (1906–1914 гг.).*
10. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Случчына на старонках газеты «Наша Ніва» (1906–1915 гг.).*
11. **Тарановіч Крысціна Юр’еўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Деятельность землеустроительных комиссий по реализации Столыпинской аграрной реформы в Слуцком уезде Минской губернии (1906–1917 гг.).*
12. **Гушчынскі Ігар Генадзевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Судовыя ўстановы Часовага ўрада на тэрыторыі Мінскай губерні ў 1917 г.*
13. **Трубчык Алена Генадзеўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Мінскае сельскагаспадарчае таварыства ў перыяд польскай акупацыі 1919–1920 гг.*
14. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Спробы адраджэння дзейнасці каталіцкай абшчыны ў Слуцку (1944–1990 гг.).*
15. **Раманоўскі Чэслаў Адамавіч** – кандыдат біялагічных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Арганічнае земляробства ва ўмовах Беларусі: стан пытання і перспектывы развіцця.*

Дыскусія

ВАЖНЕЙШИЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

20 лютага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзены міжнародны навуковы семінар «Рэвалюцыя і грамадзянская вайна на тэрыторыі Расійскай імперыі».

2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены міжнародны «круглы стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: перспектывы ўзаемадзеяння», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, д.г.н. В. В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі па падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства».

28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Першы сімпозіўм «Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».

30 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Андрэй Волан: жыццё і дзейнасць».

30–31 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна с Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

30–31 сакавіка 2017 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам і факультэтам паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Стагоддзе Рэвалюцыі 1917 года ў Расіі».

6–7 красавіка 2017 г. у Шуміліна сумесна з Шумілінскім раённым выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным ўніверсітэтам імя П. М. Машэрава праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Шумілінскія чытанні».

13–14 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сусветныя войны XX стагоддзя ў гістарычнай памяці Расіі і Беларусі».

20–21 красавіка 2017 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным ўніверсітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства».

28 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Культурным цэнтрам і фондам «Свет Сент-Экзюперы» (Масква) праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Авіяцыя партызанам у гады Вялікай Айчыннай вайны».

11–12 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2016 годзе».

24 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Архівы як інфармацыйная аснова гістарычных даследаванняў (да 90-годдзя Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь)».

25–26 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўропа: актуальныя праблемы этнакультуры».

8–9 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Інстытутам гісторыі Літвы, Інстытутам гісторыі ім. Т. Мантойфеля Польскай акадэміі навук і Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя «Праблемы лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў XVI–XVIII стст.».

14 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Беларуска-кітайскія сувязі: гісторыя і сучаснасць».

26–27 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Міждзяржаўным фондам гуманітарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і біялагічныя аспекты даследаванняў».

7–8 верасня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)».

15–16 верасня 2017 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю».



**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)**

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Тэл.: (+375-17) 284-18-01

Факс: (+375-17) 284-28-16

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by,

<http://nasb.gov.by>

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16,0 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74,

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1,

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70,

e-mail: ii@history.by, <http://www.history.by>

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.


Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў

НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;
- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталаў, семінараў;
- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.

Карта 1. Горад Слуцк




Карта 2. Касцёл святога Антонія



Карта 3. Свята-Міхайлаўскі Сабор



Карта 4. Цэнтральная частка Слуцка



Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).

Надрукавана ў РУП “Выдавецкі дом “Беларуская навука”
Тыраж: 60. Заказ № 177.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ Ў 2017 ГОДЗЕ

